

Ад краявіду да канцэпту

Пейзаж як узор наватарской думкі

ЛАРЫСА МІХНЕВІЧ


«Abstract», «Калаж», «Фактура» — ужо самі назвы выстаў, што праходзілі на працягу некалькіх апошніх гадоў у мінскім Палацы мастацтва, сведчаць, што рамкі беспрадметнасці ў творчасці пастаянна пашыраюцца. Але авангард увёў у мастацтва не толькі абстракцыю, але і прыроду, надзеленую моцнай стваральна-разбуральнай сілай. Увёў «варварскую» архаіку, старожытную магію, прымітыў, фальклор — сферы, якія раней існавалі па-за межамі класічнай культуры. Даследаванне наватарскага пейзажнага думання — «белая пляма» беларускага мастацтвазнаўства.

Пейзаж лічыцца ледзь не самым папулярным жанрам беларускага мастацтва. Не так даўно ім зімаліся і архітэктары, і дызайнеры, і «тыгражныя» графікі, і творцы-наватары. Зімаліся з перакананасцю ў tym, што, па-першае, пейзаж — улюблёны жанр большай часткі нашага насельніцтва, а па-другое — жанр вельмі лёгкі. Аспрэчваць народныя густы бессэнсоўна (чаму закаханасць у пейзаж — рэч кепская?), а вось з апошнім міфам змагацца трэба абавязкова.

Насамрэч пейзаж — гэта жанр тонкі, цяжкаўлоўны, да якога чалавецтва дара стала паступова. Часам яго росквіту стала XIX стагоддзе. Менавіта тады ён заняў вядучыя пазіцыі і стварыў уласную высокую эстэтыку. Нацыянальныя гісторыі пейзажнага мастацтва звычайна на гэтым стагоддзі і заканчваюцца: пейзажны жанр не знік, але страціў лідэрства. На мяжы XIX — XX стагоддзяў мастакі губляюць цікавасць да выяўлення рэчаіснасці, прычым застаецца ўражанне, што яны літаральна ў адзінм памкненні адмаўляюцца ад імітацый праяў прыроды.


Адна з самых лепшых кніг пра пейзажнае мастацтва належыць знанаму англійскому мастацтвазнаўцу Кенету Кларку, які сцвярджае: у часы, калі чалавечы дух палаў, пейзажны жывапіс не існаваў і быў немагчымы. Так, прынамсі, было ва ўсе вялікія эпохі єўрапейскага мастацтва (напрыклад, у эпоху Парфенона), і для Мікеланджэла Буанароці пейзаж падаваўся найвялікшым глупствам. Наватарскія мастакоўскія пошуки з авангардам на чале і сапраўды паставілі пад сумненне ўвесь «сусвет тварны» — пачалося шуканне іншых, больш устойлівых і надзейных форм пабудовы рэчаіснасці. Чалавечая думка імкліва памкнулася ў Космас, і з гэтай бясконцай перспектывы Малевіч убачыў свае «супрэмы», неспасціжныя ў вузкіх межах зямной долі (Барыс Гройс «Малевіч і Хайдэгер»). Яно і сапраўды, геаметрычныя мастацкія формы нельга разглядаць у якасці асновы пейзажнага жывапісу...

Між тым, з жадання алагульніць і геаметрызаваць выяву і пачалося новае пейзажнае думанне. Спрошчаныя формы і гранёныя плоскасці Сезана былі высока ацэнены яго калегамі, і менавіта яны сталі грунтам для нараджэння кубізму,



Пачатак лётных выпрабаванняў «Лятатліна». Лета 1932 года.

Уладзімір Татлін. Контррэльеф «Трамвай В». Дрэва, метал, алей. 1915. Калекцыя Заксаў.



самага «разумовага» мастацкага кірунку. Але ж Сезан быў адным з самых шчырых паслядоўнікаў прыроды і дбаў не пра ўласна «геаметрызм», а толькі пра дакладнасць уражанняў. Пад уплывам абавязнасці сезанаўскіх пейзажаў Праванса і самі вынаходнікі кубізму Брак і Пікасо звярнуліся да гэтага жанру. Яны паспрабавалі напісаць некалькі краявідаў з будынкамі, якія спрасцілі да кубоў. Атрыманыя вынікі іх не задаволілі, але ці магло быць іначай? Па-першае, па складзе таленту гэтых творцы не былі пейзажыстамі. Па-другое, адкрыты імі кубізм — гэта сродак няўхільнага скажэння


натуры, які ўжываецца незалежна ад кропкі прыкладання намаганняў. У дачыненні да прыроды гэтае патрабаванне можна выканаць толькі часткова, таму любыя перададзенныя ўражанні тут абавязкова будуть штучнымі і непераканальнymi.

Але выхаванае стагоддзямі пейзажнае пачуццё не знікла канчаткова ў геаметрычных формах. Найчысцейшай з абстракцыйнай здолеў дабіцца Мандрыян, які сцвярджаў, што крыніцай натхнення для яго былі марскія хвалі і пляжы. Культавы мастак Лявон Тарасевіч зазначае, што прыроднае светаўспрыманне «так і прэ» (яго выраз) з твораў славутага італьянца.

Падаецца, што шуканне пейзажнай мовы, адпаведнай новаму часу, завяршилася ў адкрыццем Еўропай негрыцянская мастацтва, у якім прырода зведзена да цыліндраў і авалаў, да суадносінаў выгнутых і ўвагнутых плоскасцей. Гэта ўразіла сезаністу і кубісту і значна падтрымала іх уласныя пошукуі, але яны ўжо не былі накіраваны на пейзаж.

Далейшае пейзажнае лідэрства ў ХХ стагоддзі трэба перадаць Уладзіміру Татліну. Ён — шляхціц і вандроўнік, музыка і летуценнік, марак, тэатрал і знаўца артыстычнага Парыжа. Не толькі шчодра ад感人ы рысавальшчык і жывапісец, а творца, які меў па-сапраўднаму грандыёзнае ўяўленне, — талентаў гэтага кшталту ў чалавечтва было няшмат. Уладзімір Татлін — лідэр канструктыўісцкага кірунку, і ўласна краявідаў у яго спадчыне захавалася не надта многа, але праз гэта яго роля ў гісторыі новага пейзажаробіцца яшчэ больш цікавай.

Па-за сваімі ўражальными масцацкімі пошукамі Татлін выглядае чалавекам натхнённым, рамантычным і музыкальным, з тонкім адчуваннем прыроды. Згадайма яго падлеткавыя ўцёкі ў Адэсу, дзе ён уладкаваўся юнгам на карабель, каб «назіраць за жыццём рыб». Ці знакамітую паездку ў Парыж, дзе малады творца спрачаўся з Пікассо. У Парыж ён заехаў з Берліна, дзе на выставе народнай творчасці «дзяжуры» у якасці... сляпога бандурыста, для чаго неабходны былі не толькі маладая дзёрзкасць, але і жывое адчуванне народнай музычнай традыцыі. Карабеем, калі Гагену спатрэбілася Палінезія, Філіповічу і Айгі — жывая паганская традыцыя ўласных народаў, то падставай для пейзажных адкрыццяў рускага авангардиста стала музыка кампазітара Міхаіла Глінкі. Гаворка ідзе пра оперу «Жыццё за цара», у савецкі час вядомую як «Іван Сусанін», да няздзейненай пастаноўкі якой Татлін у 1913 годзе зрабіў эскізы дэкарацый. Прырода — вельмі важны чынік гэтай высокай музычнай трагедыі. Сусанін і лес выступаюць тут як аднадумцы і саўдзельнікі. Апрацоўкі народных мелодый, закладзенныя Глінкам у структуру музыкі, раскрываюць тэму адвечнасці прыроды, яе единасці з чалавекам. У беларускім мастацтве адкрыццё гэтага кшталту зрабіў мастак Міхась Філіповіч. Жывапісная стыхія Філі-



Казімір Малевіч. Чырвоныя вершнікі. Алей. 1928—1932.



Міхась Філіповіч. Карагод (Ляльнік). Кардон, алей. 1921—1922.

повіча выключна «кладзенца» на ўсе «ізмы» ХХ стагоддзя, а яго творы «На Купалле» і «Карагод», напісаныя ў 1920-я гады, — не толькі пластычныя шэдэўры, але і навацыі, якія ў мастацтве сустракаюцца надзвычай рэдка. Яны чаруюць прафесійнымі вартасцямі і ўнікальным спалучэннем «нутра» (натуральнай, праз тысячагоддзі пранесенай глыбіннасці) і высокай еўрапейскай культуры.

«Пейзажныя» магчымасці гэтай музыкі Уладзімір Татлін, верагодна, адчуў адразу. У яго, як кажуць, склалася: уласны музычны густ, высокі сюжэт і цудоўная опера Глінкі; негрыцянскае мастацтва, чуллівасць да прыроды і гагенаўскія пейзажныя адкрыцці; нарэшце, характэрны для ўсяго авангарда зварт от вытокаў чалавечай культуры. Нават наўку, да якой з часоў імпрэсіянізму так любілі апеляваць мастакі, была пераканана ў наяўнасці нейкага асноватворнага натуральнага парадку.

Як, уласна, пачынаеца пейзаж? Першаснае асэнсаванне прыроды мела сімвалічныя характеристар: чалавек распазнаваў асобныя дрэвы, кветкі, лісце як самастойныя «рэчы», з якіх

Чалавецтва выпрацавала стан усپрымальнасці, акрэслены як эстэтычнае пачуццё. Мы прагнем высокага тону яго чысціні і таму падышлі да велізарнага водападзелу, якога не ведала культура: на густ звычайны і густ адукаваны альбо дасведчаны. Творчыя намаганні па асэнсаванні твораў, якія сёння патрабуюцца ад гледача, перавышаюць усё, што да гэтага ведала ёўрапейскае мастацтва.

складаў выявы, падобныя альбо на дэкаратыўныя кампазіцыі, альбо на выразны арнамент. Адкрыццё Татліна вонкава простае: ён замяніў першыя бытныя «арнаменты» на наватарскую канструкцыю. У цудоўным эсکізе з сямейнай калекцыі Заксаў няма неба, няма зямлі, толькі ствалы дрэваў як вартаўая агароджа. Ператварэнне «канструктыўных элементаў» у чароўную, амаль што жывую істоту адбываецца з дапамогай святла. Разам з Каро і Кантэблем Уладзімір Татлін адкрывае нам, што галоўная каштоўнасць у пейзажы з'яўляецца святым — не столькі фізічная, колькі духоўная субстанцыя.

Але ўклад Татліна ў сучаснае пейзажнае мысленне не абмяжоўваецца актуальнасцю яго пластычнай мовы: творчасць рускага мастака кардынальным чынам змяняе судносіны гледача і твора. Паводле філосафа Эмануіла Канта, каштоўнасць мастацтва заснована на вольным і незалежным сужынні, значыць, у класічнай культуры глядач поўнасцю незалежны ад твора. Высновы Канта трываюцца на кампазіцыйнай цэласнасці твора, бо якраз наяўнасць у ім унутранай раўнавагі забяспечвае «незалежнасць», а таму і незалежнасць гледача. Пры парушэнні гэтай раўнавагі прадмет мастацтва пачынае «распадацца» і патрабуе глядацкай падтрымкі і ўдзелу. Энергічнае змаганне, якое ў ХХ стагоддзі авангард (і сам Татлін у прыватнасці!) павёў з кампазіцыйнай цэласнасцю твора, было барацьбой за актыўнасць супраць аўтаноміі і безудзельнасці. Сфармульваная пазней канцепцыя «адкрытай формы» ёсць не што іншае, як асіміляцыя дзеяння ў сістэму кампазіцыйнай еднасці.

У пейзажы гэта пачынаецца ў 1913 годзе татлінскім эсکізам дэкарацый да оперы Глінкі. Дэкарацыіны жывапіс нельга разглядаць як станковы ці манументальны твор: ён абавязкова мусіць мець пэўную недамоўленасць. Дэкарацыя з'яўляецца часткай агульнай дзея, таму жывапіс тут павінен


мець «прастору» для музыкі, голасу, тэатральнага свяцла, акцёрскай энергетыкі. Татлінскія тэатральныя эсکізы да оперы Глінкі самым цудоўным чынам рэпрэзентуюць нам пейзаж і як сродак пастычнага выказвання, і як факт, і як фон, і як адступленне ад жывапісу. Роўна праз год, у 1914-м, Татлін экспануе свае знакамітыя «контррэльефы» — кампазіціі абстрактнага кшталту з розных матэрыялаў, якія імгненна зрабілі яго «зоркай» новага мастацтва. Замест кампазіцыйнай цэласнасці твора Уладзімір Татлін працаваў цэласнасць канструкцыі, бо кампазіцыя — фармальная, а канструкцыя — змястоўная. Парадаксальнасць гэтага становішча ў тым, што фармальная кампазіцыя класікі застаецца змястоўной праз змястоўнасць яе мастацкіх форм. У той час як новае разуменне кампазіцыі, якая адмовілася ад традыцыйных форм на карысць геаметрыі, робіць яе па-сапраўднаму фармальной. Больш за тое, шлях, які абраў творца, быў надзвычай небяспечным: поўная замена кампазіцыі канструкцыяй не можа быць рэалізавана без знішчэння самога мастацтва. Геній Татліна ў тым, што ён «нечакана» прыпыняеца на палове шляху. Яго «контррэльефы» ці «матэрыйальныя падборы» (як ён сам любіў называць) і нават яго сенсацыйны «Помнік III Інтэрнацыяналу» ніколі не разрываюць адносін з ідэяй станковага твора і кампазіцыйнай замкнёнасцю. Калі б гэта адбылося, татлінскае супрацьпастаўленне класічнай культуры папросту згубіла б сэнс.

Мастаком, які, верагодна, першым асэнсаваў «патэнцыял» пейзажа, быў гістарычны жывапісец Нікала Пусэн. Творцу, які ў падзеях сівой даўніны шукаў высакародны ідэал, належыць адкрыццё, што ўвасабленне прыроды (больш, чым сюжэт, які расказвае карціна!) дае чалавеку надзвычайнай падставы для хвалявання і разважання. Не можа быць выпадковасцю, што авангарду, які адмаўляе сюжэт, папярэднічае менавіта пейзажнае стагоддзе. Трансцендэнтныя мажлівасці, якія «прыхаваны» ў пейзажы, у творчасці Татліна прайвіліся ў тым, што побач з сузіраннем тут уладкаваўся актыўны дзейны дух. Адно толькі, што ў яго «матэрыйальных падборах» ці «контррэльефах» гэтая прысутнасць застаецца ў межах нашых духоўных магчымасцей, а ў знакамітым «Ля-татліне» павінна была пераўтварыцца ў непасрэдны, жывы фізичны працэс.




Наватарскае стаўленне да пейзажа асабліва характэрна для польскага мастака беларускага паходжання Лявона Тарасевіча. У мастацтве Тарасевіча выразна бачная рыса, без якой не можа быць сапраўднага пейзажыста: эмацыянальнае ўспрыманне свяцла. Уплывы на форму спалучэння свяцла і колеру заўважылі імпрэсіяністы. У жывапісных пейзажных выявах Тарасевіча форма такім чынам спрашчалася, геамет-



Лявон Тарасевіч.
Без назвы. 1986.



Уладзімір Татлін. Вуглавы контррэльеф. Жалеза, медзь, дрэва, тросы, крапежныя дэталі. Аўтарскі паўтор твора 1915 года.



Уладзімір Татлін. Лес. Мізансцэна да оперы «Жыццё за цара» («Іван Сусанін»). Гуаш, бялілы, кардон. 1913. Калекцыя Заксаў.

рызировалася і часам знікала. На гэты «неаімпрэсіянізм», што не мае сусветных аналагаў, наўпраст паўплывалі адкрыцці Уладзіміра Татліна. Пазней польскі творца пераходзіць да складаных прасторавых пабудоў з геаметрызаванымі патокамі насычанага святлом колеру, але глядзяч ужо не проста, шпацыруючы, разглядае іх збоку, ён існуе сярод гэтай прасторы. Ракурсы позірку ўвесь час змяняюцца, таму ў нас німа і не можа быць канчатковага ўражання.

Англічанін Кларк сцвярджае, што ў занядзе класічнага пейзажнага жывапісу «вінавата» развіццё навукі, якое цалкам змяніла наша светаўжыленне. Больш ніяма ўтульнай і разумнай прыроды, якую мы можам пабачыць уласнымі вачымі і зразумець. Мы ведаем, што кожная форма складаецца з дробных і звышдробных формай, а кожная з іх валодае якасцямі, якія мы не здольныя спасцігнуць толькі праз уласны вопыт. Таму крыштальныя ніцы, якія звязваюць чалавека з прыродай, што хвілінна рвуцца з тонкім, празрыстым гукам.

Але насуперак сумным высновам гэтага даследчыка пейзажнае думанне праяўляецца сёння шырокая і даволі нечакана. Экалагічныя матывы ў мастацтва XX стагоддзя першым прыўнёс Ёзаф Бойс, і сёння пад агульнай назовай эка-арт існуе безліч кірункаў сучаснай культуры. Лэнд-арт з прасторавымі аб'ектамі, якія магчыма пабачыць толькі з самалёта. Люмінізм са светлавымі інсталяцыямі ў паўночных



Уладзімір Татлін. Мадэль праекта помніка III Камуністычнаму Інтэрнацыяналу. Рэканструкцыя. Жалеза, шкло. 1922—1923.

ільдах, з якімі глядзяч можа пазнаёміцца адно з дапамогай фотаздымкаў. Прасторавыя аб'екты Васіля Васільевіца ці Сяргея Кірушчанкі. Творы Дэвіда Нэша, якія ў працэсе экспанавання гніоць, перасыхаюць, асыпаюцца (менавіта яны з'яўляюцца сапраўдным супрацьпастаўленнем класічнай культуры, бо анттытэза кампазіцыйнай цэласнасці — гэта, насамрэч, не канструкцыя, а выбух і распад)... І ў аснове дзёрзкай архітэктуры Пекінскага алімпійскага стадыёна ляжыць таксама прыродны вобраз — птушына гняздо.

Праблема сучаснай культуры ў іншым. У мастацтве, асабліва ў музыцы і архітэктуры, чалавечства выпрацавала стан успрымальнасці, акрэслены як эстэтычнае пачуццё. Мы прагнем высокага тону яго чысціні і таму падышлі да велізарнага водападзелу, якога не ведала культура: на густ звычайні і густ адукаваны альбо дасведчаны. Творчыя намаганні па асэнсаванні твораў, якія сёння патрабуюцца ад гледача, перавышаюць усё, што да гэтага ведала єўрапейскае мастацтва. Сур'ёзнасць задач сучаснага мастацтва не пакідае месца добразычлівой незацікаўленасці кантактнага сувірання. «Цэласнасць» твораў сучаснага мастацтва сёння адноўлькавай адказнасцю кіладзеца як на мастака, так і на гледача. Можа, і сапраўды варта далучыцца да меркавання, што будыйскі манах, які некалі разбіў мікраскоп знакамітага вандроўніка, быў не недасведчаным азіятам, а, наадварот, самым вялікім разумнікам...